



ЗАЦВЯРДЖАЮ  
Дырэктар дзяржаўнай  
установы адукацыі  
“Гімназія № 36 г. Гомеля  
імя І.Мележа”

А.А.Бярыдзэ

.11.2025

### ПЛАН

## КУЛЬТУРНА-МАСАВАЙ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЙ РАБОТЫ З ВУЧНЯМІ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “ГІМНАЗІЯ № 36 г. ГОМЕЛЯ ІМЯ І.МЕЛЕЖА”

### ў СУБОТУ 22.11.2025

| №                                | Змест дзейнасці   | Клас      | Час             | Месца  | Адказны                             |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------|--|-------------------------------------|
| I                                | <b>АРГАНІЗАЦЫЙНА-МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ<br/>ШЛЯХ ДА ПОСПЕХУ ў РАМКАХ ТЫДНЯ ПРОФАРЫЕНТАЦЫІ</b>  |           |                 |  |                                     |
| <b>Гімназічныя мерапрыемствы</b> |   |           |                 |  |                                     |
| 1                                | <b>Класныя гадзіны ў рамках<br/>профарыентацыйнай суботы<br/>“Свет прафесіі. Крок у<br/>будучыню”</b>                               | 9-11      | 9.00            | Кабінеты   | Класныя<br>кіраўнікі<br>9-11 класаў |
| 2                                | <b>Наведванне ДУА “Гомельскі<br/>дзяржаўны педагагічны<br/>каледж імя Л.С. Выгоцкага”<br/>у рамках<br/>профарыентацыйнай суботы</b> | 9         | 9.45<br>(выхад) | “Гомельскі<br>дзяржаўны<br>педагагічны<br>каледж імя<br>Л.С.<br>Выгоцкага” | Чарноў М.А.                         |
| 3                                | <b>Віктарына<br/>“Млечны шлях”</b>  | 5-6       | 13.00           | Актавая зала   | Сядая В.І.                          |
| 4                                | <b>Наведванне ДУА “Беларускі<br/>дзяржаўны ўніверсітэт<br/>транспарту” ў рамках<br/>профарыентацыйнай суботы</b>                    | 10-1<br>1 | 9.45<br>(выхад) | “Беларускі<br>дзяржаўны<br>ўніверсітэт<br>транспарту”                      | Пархоменка<br>Ф.Ц.                  |
| 5                                | <b>Літаратурная паўза<br/>“Казкі, што жывуць”</b>   | 7         | 11.00           | Актавая зала   | Хазеева К.М.                        |
| 6                                | <b>Мерапрыемства на паралель<br/>3 класаў “Падарожжа ў<br/>краіну “Вітамінія”</b>   | 3         | 12.00           | Актавая зала   | Класныя<br>кіраўнікі 3<br>класаў    |

|   |   |     |                 |            |                |
|---|---|-----|-----------------|------------|----------------|
| 7 | <b>Удзел у краязнаўчым турніры па гісторыі вызвалення горада Гомеля, прысвечаным 82 гадавіне вызвалення горада Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў</b> | 8   | 9.45<br>(выхад) | Рускі дом  | Курака М.Я.    |
| 8 | <b>Бібліятэчная асветніцкая гадзіна “22 лістапада-дзень слоўнікаў і энцыклапедый”</b>   | 4-5 | 12.00           | Бібліятэка | Кляшчова Т.Р.  |
| 9 | <b>Работа Школы будучага першакласніка</b>  |     | 9.00 -11.50     | 2-8, 2-7   | Казачэнка А.А. |

**II КУЛЬТУРНА- МАСАВАЯ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЯ РАБОТА ПРЫСВЕЧАНАЯ 82 ГАДАВІНЕ ВЫЗВАЛЕННЯ ГОМЕЛЯ**

|   |  |       |       |                 |                              |
|---|--|-------|-------|-----------------|------------------------------|
| 1 | <b>Спартландыя “82 гады вызвалення-здоровы Гомель”</b> | 3     | 12.00 | Спартыўная зала | Глухотка Д.В.<br>Юніцкі А.С. |
| 2 | <b>Спартландыя “Подых свабоды і здароўя”</b>           | 2     | 13.00 |                 |                              |
| 3 | <b>Спартландыя “Сіла здароўя-сіла свабоды”</b>         | 4     | 14.00 |                 |                              |
| 4 | <b>Спартландыя “Сіла свабоды”</b>                      | 5     | 15.00 |                 |                              |
| 5 | <b>Баскетбол</b>                                       | 6     | 16.00 |                 |                              |
| 6 | <b>Футбол</b>  | 7     | 17.00 |                 |                              |
| 7 | <b>Валейбол</b>  | 8-9   | 18.00 |                 |                              |
| 8 | <b>Стрытбол</b>  | 10-11 | 19.00 |                 |                              |

**II I РАБОТА ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ЗАНЯТКАЎ**

|   |                               |      |            |  |                         |
|---|-------------------------------|------|------------|--|-------------------------|
| 1 | <b>Факультатыўныя заняткі</b> | 9-11 | Па графіку |  | Настаўнікі па прадметах |
|---|-------------------------------|------|------------|--|-------------------------|

**I V РАБОТА АБ’АДНАННЯЎ ПА ІНТАРЭСАХ**

|   |   |        |   |           |                 |
|---|---|--------|---|-----------|-----------------|
| 1 | <b>Школа кітайскай мовы</b>             | 4-7    | 12.05-12.50<br>13.00-13.45                            | 3-1       | Цімашэнка В.І.  |
| 2 | <b>Тэхнічны труд</b>                    | 5-7    | 11.00-11.45<br>11.55-12.40                            | майстэрня | Лапіцкі Д.М.    |
| 3 | <b>Пачатковае тэхнічнае мадэляванне</b> | 5<br>2 | 9.00-9.45<br>9.55-10.40<br>10.50-11.35<br>11.45-12.30 | 1-4       | Грыгарэнка Л.А. |

|  |   |      |                              |              |                 |
|--|---|------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 4  | <b>Хор “Зараначка”</b>  | 2    | 16.00-16.45                  | 2-9          | Гатальская Г.В. |
| 5  | <b>Экапалітра</b>   | 1-2  | 9.00 - 9.45<br>9.55-10.40    | 3-4          | Собаль І.В.     |
|  |   | 1-2  | 10.50-11.35<br>11.45-12.30   |              |                 |
|  |   | 3    | 12.40 -13.35<br>13.45- 14.20 |              |                 |
|  |   | 4,6  | 14.30-15.15<br>15.25-16.10   |              |                 |
|  |   | 5    | 16.15-17.00<br>17.10-17.55   |              |                 |
| 6  | <b>Інтэлект-шашкі</b>   | 5-8  | 8.40-9.25<br>9.35-10.20      | 1-3          | Фейгін У.Б.     |
|  |   | 1-4  | 10.25-11.10<br>11.20-12.05   |              |                 |
| <b>V ПСИХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ</b> |   |      |                              |              |                 |
| 1  | <b>Трэнінгавы занятак “Вучымся быць адказнымі”</b>                            | 6    | 13.00                        | Кабінет СППС | Дасько Т.В.     |
| 2  | <b>Кансультацыя “Дзіцяці і камп’ютар. Бяспека вучняў ў сацыяльных сетках”</b> | 9-11 | 13.00                        | Кабінет СППС | Панчанка І.А.   |



Намеснік дырэктара  
па выхаваўчай рабоце

А.А.Пацеева